


Алесь Сурба

БЕЛАРУСКАЯ ДУДА Ў ЕЎРАПЕЙСКАЙ ПРАСТОРЫ

Дуда — самы містычны інструмент старажытных індаеўрапеўцаў. Межы яго распаўсюджання ляжаць ад Іспаніі да Індыі, Паўночнай Афрыкі і Скандинавіі [1]. У межах сучаснай этнаарганалогіі і яе асноўных методык вывучаюцца і класіфікуюцца дуды. Першыя спробы класіфікацыя гэтых інструментов былі праведзены на пачатку XX стагоддзя Г. Балфарам у Англіі. Ён адзін з першых сабраў калекцыю дуд Еўропы ў «Музеі Піта Рыверса». Аўтарству Г. Балфара належыць фундаментальная праца, прысвечаная ражкам, другой часткай павінна была быць книга, прысвечаная дудам, але яна так і не выйшла. Натхнёны ідэямі Балфура, маладыя еўрапейскія навуковцы распачалі фіксацыю і даследаванне сваіх традыцый, але, паводле Энтані Бейнса, яны амаль нічога не дали сусветнаму навуковаму грамадству, бо не прыводзілі выявуваў сваіх інструментаў, а таксама былі вузка патрыятычна скіраванымі [1].

Першым даследчыкам, які распрацаваў навуковую сістэму для класіфікацыі гэтага інструмента быў Э. Бейнс. Для гэтага ён скарыстаў агульную таксанамічную схему, прапанаваную прафесарам Куртам Заксам у 1930-я гады. У яго сістэму ўпісаны ўсе дуды, вядомыя на сённяшні дзень. Бейнс выдзяляе некалькі прынцыповых груп дуд: 1) прымітывныя дуды, 2) усходненеўрапейскія, 3) цампонія, 4) заходненеўрапейскія, а таксама падзяленне па прынцыпу канічнасці і цыліндрычнасці ігравой трубкі (мал. 1).

РЕПОЗИТОРИЙ БІЛУКИ



Малюнак 1 – Раёнаванне тыпаў дуд Еўропы паводле Э. Бейнса

Нягледзячы на вялікую колькасць тыпаў і канструкцый гэтага інструмента, арганолагі выдзяляюць агульныя рысы, якія застаюцца пастаяннымі, і вылучаюць дуды ад іншых духавых інструментau. Паводле гукаўтарэння, дуда належыць да языковага тыпу духавых інструментau, які таксама ўключае габоі і кларнеты. Гук паўстae ў трубках пад уздзеяннем паветра на пiшчык (альбо тросць) [2]. Найбольш прымітыўnай канструкцыяй прынята лiчыць цылiндрычную чаратовую (класічна arundo donax) трубку з надрэзаным пiшчыкам. Менавiта гэты тып ляжыць у аснове большай часткi eўрапейскiх дуд. У познiх варыянтах трубка зроблена з дрэва з устаўным пiшчыкам. Гэтая меладычная трубка паўтарае асноўныя параметры чароту, такiх, як даўжыня канала і яго ўнутраны дыяметр. Як зафiксавалi даследчыкi, М.Я. Нiкiфaroўскi і Е.Р. Раманаў, гэта трубка ў беларускай традыцыi называеца «перабор» [3, с. 4]. Аналагічныя назвы гэтага канструкцыйнага элемента — «жалейка», «чантэр», «гайдунiца», «бамбарда» і інш. Пераборы розных традыций маюць розную канструкцыю і спосабы, і прыёмы гарання на іх. Яны падзяляюцца на: 1) падвойныя, 2) адзiнарныя, а таксама па прынцыпах канiчнасцi і цылiндрычнасцi. Пры гэтым іх тыпалогiя шчыльна звязана з рэгiёнам, адкуль яны паўстаюць [1].

Другi тыповы элемент канструкцыi дуды — гэта наяўнасць пастаянна граючай трубкi. Паводле даследаванняў, на Беларусi яна мае назыву «гук» («басуючы гук») [3]. У іншых традыцыях завецца «дрон», «бурдон», «рычала» і інш. Гэты гук развiўся, паводле этнаарганалогii, як вынiк музычных фiксованых танiчных адносiн, якія паўсталi, напэўна, ад больш архаiчных форм музычнага інструмента (музычны лук цi арфа). Сустракаюцца таксама гуки, якія не маюць да строю перабора нiякага дачынення, яны з'явiлiся, вiдавочна, шляхам пераемнасцi ад іншых культур без захавання гарманiчнага сэнсу. Танiчнае суправаджэнне мелодыi з'яўляеца тыповым для старажытнай народнай музыкi ад Марокка да Індыi, таму ўжыванне гука у спалученнi з пераборам з'яўляеца звычайнай формай музыкальнага мыслення розных традыций [1].

Гукi па канструкцыi падзяляюцца на: 1) прымiтыўnыя неразборныя, 2) разборныя са слайдамi, яны таксама могуць быць увязаны непасрэдна ў мех, альбо больш тэхналагiчныя — устаўленыя ў «перахаднiк» цi «сток» (цылiндрычная кароткая трубка, уманцiраваная ў мех, з унутраным дыяметрам, адпавядзяющим супражэнню з гукам). Канал гука можа мець аднолькавы дыяметр па ўсёй даўжынi (большасць дуд Усходняй Еўропы), альбо пераменны (Заходняя Еўропа). Сустракаюцца таксама і нетыповыя варыянты канiчных гукаў (італьянская «кампонiя») [1].

Трэцiя асноўная частка дуды — мех. Мяхi падзяляюцца па прынцыпу: 1) цэльнага, 2) шытага, 3) камбiнаванага меху. Робяцца звычайна са скury казы, цяляцi, кабана, альбо сабакi. У адкрытыя канечнасцi ўстаўляюцца гуки і перабор, астатнiя часткi заматваюцца ўнутры альбо звонку. Шытво робiцца праз скураную тасьму, ільнянымi нiткамi, у адзiн цi два сцяжкi. Для захавання меху ў працуочым стане, выкарystoўваюцца розныя рэчывы, якiя павышаюць эластычнасць, герметычнасць меху, а таксама з'яўляюцца антысептыкамi — жыр, сала, пакост, жывiца, дзёгаць, патака, а таксама спiрт [3]. Для падачы паветра ў мех выкарystoўваецца спецыяльная кароткая трубка — «соска», але ў некаторых традыцыях яна мадыfikавана ў эластычную скураную трубку, праз якую дадатковымi мехамi надзiмаецца асноўны мех (Польша, Ірландыя, Чехiя, Усх. Германiя).

Дуды Усходняй Еўропы падзяляюцца на наступныя групы.

1. Падвойны перабор, без басуючага гука, без раstruba на трубках, распаўсюджанне ўздоўж Адрыятычнага побярэжжа ды Італiі і раён вакол Боснii-Герцагавины.

2. Падвойны перабор з басуючым гукам. Карпацка-Дунайская група, у якіх адзін з перабораў точыцца з расшыраным раструбам, і прыстасаваны, як асобны гук. Распаўсюджанне: ад Славеніі, Паўночной Сербіі і Баната на Поўдні, да Паўднёвай Польшчы і Украіны на Поўначы.

3. Просты перабор з басуючым гукам (Захадні тып). Захадне-славянскія «Бок», дуды з вялікім раструбамі-ражкамі: Багемія, Маравія, Польша і Беларусь.

4. Адзінарны перабор з басуючым гукам (Паўднёвы тып). «Балгарская дуда», без раструбаў ці з рудзіментарнымі раструбамі і з найбольш частым распаўсюджаннем у Македоніі, Балгарыі, Усходнім Румыніі.

5. Адзінарны перабор, з басуючым гукам (Паўночныя тыпы). Балтыйская адсутнасць раструбаў, лакалізацыя ў Швецыі, Эстоніі і сведчаць пра некаторое падабенства з «Захаднім групай» дуд [1].

Беларуская дуда належыць да трэція групы «простага перабору з басуючым гукам». Паводле этнографічных звестак, перабор беларускай дуды рабіўся з дрэва (клён, бяз, яблана, вішня), меў 6-8 ігравых адтулін, пад якія выразаюцца спецыяльныя паглыбленні для пальцаў выкананіцы. Тэхналогія вырабу перабора была на аснове пражыгнія ўнутранага канала металічным прутом, а таксама адтулін [3, с. 4]. Таму яго канал мог быць толькі цыліндрычным. З верхняга тарца маніпулецца пішчык з чароту (тыповая з'ява для ўсіх дудаў з цыліндрычным каналам). Гук састаўны на слайдзе, інкруставаны металам (волава, жалеза), мае пастаянны дыяметр унутранага канала (каля 6-8 мм.). Мех шыты са скury цяляці, альбо казы. Самым асаблівым элементам беларускай дуды з'яўляецца наяўнасць раструбаў-ражкоў. Хаця тыповыя ражкі сустракаюцца і ў іншых традыцыях дадзенай групы (напр., у «боку» – рог з латунным падаўжэннем), адначасова яны нагадваюць раструбы другой групы з падвойным пераборам, якія маюць «вуглаватую» форму. Па распалажэнні гука і перабору ў мяху, беларуская дуда набліжаецца да пятай «балтыйскай» групы, дзе перабор маніпулецца ў пярэднюю, а гук у заднюю частку шытага мяху, але ў балтыйскай групе адсутнічаюць ражкі-раструбы, замест іх прысутнічаюць рудзіментарныя раструбы ў форме бутэлькі [5].

Такім чынам, беларуская дуда з'яўляецца лагічным дапаўненнем усходне-еврапейскай дудовай групы, класіфікацыя якіх мае прыкладны абагульняючы характар. Элементы ўсіх яе падгруп пераклікаюцца паміж сабой і не даюць поўнай сістэмнай дакладнасці. Дадзеная сістэма базуецца на тэрытарыяльным прынцыпе, які дае толькі лакалізацію ўяўленне пра распаўсюджанне інструмента. Больш зручнай сітэмай нам падаецца вычляненне базавых элементаў канструкцыі, і разглядаць дуду як цэласны комплекс спалучаных паміж сабой тыповых (альбо ўнікальных) элементаў. Важна пры гэтым адзначыць, што яе спалучэнне не носіць выпадковага характару, а з'яўляецца працэсам інтэнцыянальным, адлюстраваннем і захаваннем у традыцыі беларускай мастацкай думкі.

Спіс літаратуры:

1. Baines, A. Bagpipes. Pitt Rivers museum University of Oxford / A. Baines. – London 1960. – 123 p.
2. Назіна, І.Д. Беларускія народныя музычныя інструменты : манаграфія / І.Д Назіна.– Мінск, 1973. – 234 с.
3. Никифоровский, Н.Я. Очерки Витебской Белоруссии. Дудар и Музыка : этнограф. обозрение / Н.Я. Никифоровский.– Витебск, 1892.– Кн. 13-14, № 2-3. – 245 с.
4. Романов, Е.Р. Вымирающий инструмент / Е.Р. Романов. – Вильно, 1909. – 234 с.
5. Podnos T.H. Bagpipes and tunings / Podnos T.H. – Detroit, 1974. – 134 с.